

1924

БЕЛАРУСИЗАЦЫЯ

1.

Эх, и зима ты наша! Студзень, а сънегу и ня видаць,
гавары Мікола Мицкевіч, кідаючы працу!

Добры жлопец,-казали аб им таварышы,-вяселы, спрытны и
и разумны.

Я з им ня быу знаемы, але, як кажуць, прыдзе пара-пам-
рэш, так и тут,-прышоу час-пазнаемиуся. А знаемства адбы-
лося проста выпадкова. На вулицах гразь, туман. Праца па уста-
новах скончана. Вулицы напоунилися народам, съпяшающца.
Мне ня было куды съпяшацца. Выходзячы з свайго пакою, гля-
нуу на настольны каляндар, той ясна казау:

8 гадзин, клуб КІМу, літгурток. Кінуу вокам на гадзинь-
ник 10 хвілин 5-га. Съпяшацца німа куды, пасьпю яшчэ сха-
дзиць дамоу, паабедаць, газэту пачытаць ды нават яшчэ и ад-
пачыць. А каб з гразей ня знацца, сеу на прадсьмертны наш
трамвай-конку и еду. На вулицах лужы. Хадзиць-проста не-
умагату. Тым больш, нашто хадзиць, кали есьць конка, а у
еї, апрача чырвонаармейца, двух сялянак, паненки и мяне ня
было никога.

Працоуны дзень усетки накінуу сълед заморанацы, я
сядзеу и д мау,-вось каб яшчэ ходзь з аднаго каня прычапи-
ли, усетки паехали-б шпарчэй. Задумаўся есьци захацелася,
а конка не съпяшала.

Вечар даликатна паступау у вакно конки. Кандуктар запа-
лиу ляіппу.

Ци мне гэта здаломя, а можа и прауда, што кандуктар,
якую-б работу не рабиу,-усе гэта паступова, несъпяшаючыся,

памаленечку. Няма у яго праста чалавечай жывасьци. Соваецца, зробиць у хвилину крок, не раунуючы, як и наша конка. А можа ён стары служака Менскай чыгунна-коннай дароги? Можа нярухомасьць конки перадалася яму? Можа конка зрабила на яго уплыу? Я хацеу запытацца у яго, кольki ен гадоу служыць, але мяне перабила гутарка суседзяу.

Я прыслушаяуся.

Дзьве, як паслья даведауся, чэрвенскія сялянкі едучы у Дом Селянина голасна гаварыли аб горадзе. А конка паузла сабе, таргацела, агонь у лямпе скакау.

-Кали ласка, выбачайце, - з'вярнулася сялянка да паненкі, - гэта газа гарыць, ци што небудзь ишае?

Нет, это горит кросин.

У нас таксама кажуць - газа або керасина.

Нет, не карасина, а керосин, - паправила паненка, - бывает, где уже машинизировано, пользуются нефтем...

А усероуна, - перабила яе сялянка, и як-бы гэтым хацела спыниць гутарку.

А вы, часам, сами ня з вескі? запытауся у паненкі чырвонаармеец.

Нет, я родилася в гораде.

Ага... Вы мабыць з працы едзеце, дык дзе-ж вы працуеце? пытауся спакойным, зацикаленым голасам чырвонаармеец.

В Наркомземе.

Ага... мусиць, машынисткай?

Да, а откуда вы узнали?

Бачыце, па пальцах... гэта-ж легка пазнаць.

Іншыя пра Гомельшчыну занаварыли:

Гомель и Рэчыца цяпер адно зусим близка, ды чужыя
нам яны ня были, а вось каб нам яшчэ Беларусь Заходню.

Заходню, перабиу нечакага голас удзельника "паліт-
гутарки, - там пілсудчына баз прыгаворау бандами нападзе
и калечыць люд нявинны.

У захапленьни не зауважыли, што ужо стали строицца
и рады.

Кранулися
Пайшли,
Песьню заспявали.

Рабочыя з фабрык, з заводау

Рабочыя з гулкай чыгунки

Ідуць...Ідуць...Ідуць..

Хрушчыць-заливаецца сънег.

Клюб "Карла Маркса" залиты съветам.

На вулицы тысячи.

Стойкая сила працуных

Прывітаньне зьезду КПБ

Камунистычная партыя-правадыр працуных

Щыльней рады.

Пабудуем сацыялизм.

Прывітаньне братом у няволи.

Магутныя гуки працунаага гымну прымусили сэрца за-
бицца мацней.

Поруч са мной стаяу сцэпшчык вагонау Иван. Вочы
яго агніста мігцели, ен ~~ижэж~~ лавиу кожнае слова пра-
моудцы, и злосна абурауся, кали яго выпадкам штурнуць.

Топат коняу
Сьвист
Выкрыки.

Циха, циха-прыслухоуваюшыся зауважыла маци седзячы,
як и усе, на палозе.

Паляки выйшли.

У прауда, на вулицы прыслухауваюшыся можна было пачуць
нашу мову.

Прыбегла першая линия.

Раницай рабочыя павыходзили з хат.

Кожны з их апавядзе пра бурную ноч.

У Зымитравай хаце снарад разарвауся, канава адзін.

А там, ля крыжа, салдат забity и цяпер ляжыць, дадау
други.

Кожны расказау, что ен адчувау, служаючи выкрыки куляме-
ту. Кожны, кожны витау першы крок усходу новай раницы.

Песьни. Песьни пачулися...

На Мікалаеуск й вулицы ішло чалавек пятнаццаць чырвона-
армейцау. Усе у зяленах вопратках, маладыя, але змучаныя.

Гэта першыя ластауки чырвонаармейцы, якия ужо спакойна-
увашілі у вызвалены имі Менск, якия адчынілі у гісторыи
Беларусі новую старонку, пачынаючи залатымі літарамі 11
ліпеня.

З песьнями увайшли нашы гэрои.

Горда мигаюць на их штыкох чырвоныя съязги.

З такими гордыми чырвоными съязгами их беларуская
працууная раць.

А.Александрович